

проза

проза

---

## Зыміцер Вішнёў

---



...ну ня пішацца пра Бацькаўшчыну  
ня пішацца пра сінявокую Беларусь...

---

## Медытация на рымскіх стадыёнах

---

### крайвід з чырвоным балонікам

Па полі, якое было побач з лесам, загрукатаў цягнік. Рэйкі адстуквалі паходавальны марш у такт грукату дажджу. Цягнік-жук рыкаў, шчэрыўся, міргаў вокнамі, гарбаціўся вагонамі і асьвятляўся плоскімі шклянымі тварамі і далонямі. І толькі я захацеў абдумаць усё гэта, як зазывінеў мабільны тэлефон. Ён піскаў, як мышыня ў клетцы. Замёрзлымі і мокрымі рукамі я вылавіў яго з кішэні:

— Так, слухаю.  
— Прывітаньне, Сяржук!  
— Прывітаньне, Натальля!  
— Ты выпадкова ня ў Афрыцы?  
Я ўсьміхнуўся:

— Так, у самым ейным цэнтры. Тут распачаўся трапічны лівень. Мухі і маскіты схаваліся. Адзін я — нясу свой цяжкі крыж — стаю ў цэнтры поля, мокну, слухаю дрэвы і цягнікі.

Пачуўся жаночы съмех. Як быццам хтосьці стукаў па маленъкім гумовым мячыку.

– Ты ў сваім рэпертуары. Глядзі – захварэш. Лепш хутчэй вяртайся ў еўрапейскія шыроты. Здароўе ня хлеб — новае не здабудзеш.

Я ашчэрыйся:

– Так, сапраўды – не набудзеш. Але здароўе – гэта што? Правільна – сімптомы хваробы. Бо ўсе будзем там.

Гэтае апошняе «усе будзем там» яўна не спадабалася «еўрапеіднай Натальлі», бо пасьля гэтых сафістычных роздумаў яна ня доўга думаючы паведаміла: «Прыемна было. Пішыце. Пакуль.»

Звычайны дзень, здавалася, нагадваў ланцуг думак Прышвіна, але Прышвін атрымліваўся з элементамі Набокава. Але гэтае «на» супраціўлялася і пасылала «далёка-далёка» да такой-та маці. А ў выніку выходзіла, што Прышвін на баку, ці пісьменьнік і канапа.

Я пачухаў мокрую галаву. Галасы не прыходзілі. Галюцынацыя ў не было. На яшчэ жывым пасъля дажджу мабільніку пры жаданьні з лёгкасцю высьвечваўся апошні нумар. Нумар Натальлі.

Дождж скончыўся. Я съцепануўся ў мокрым паліто ад халоднага і калючага ветру. Па целе хадзілі кітайцы-ёгі і ўтыркалі ня срэбныя голкі, а маленъкіх восаў. З гэтым адчувањнем я ращуча накіраваўся дахаты.

Праходзячы каля крамы, на якой высьвечвалася вялікім літарамі «МАЛДОВА», я натыркнуўся вачыма на рэкламны щыт, які съяточна, урачыста паведамляў: «Любі сваё!». Тут жа нейкі бамжаваты з выгляду суб'ект з тварам, паедзеным калі ня мольлю, дык цыгарэтнымі і алкагольнымі злойжываньнямі, спрабаваў п'янімі пальцамі адкаркаваць пляшку таннага віна.

– Га, – сказаў ён, сутыкнуўшыся са мной і вылупіўшы жоўтыя ў павуцінках очы. Па вачах плавалі маленъкія чырвоныя баркасы. Але голас «шкіпера» паўтарыў: «Га!» Гучала прамоўленае ўрачыста і пераканаўча.

– Прыемнага надвор’я, – адказаў я.

Я зразумеў, што апускаюся да ўзорённю гэтага «га», бо і сам чатыры дні не выходзіў з запою. Сябры і сяброўкі пры сустрэчы і ў тэлефонных размовах ужо без усялякіх намёкаў гэтак і запытваліся: «Якія суткі, капітан?», «Сьвістальнікі ўсіх наверх!» – выгукваў я і кідаўся ў мора гарэлкі, піва, бальзаму, каньяку, шампанскага і тэкілы. Заўжды прачынаўся ўночы сярод груды жаночых белых целаў, якія чамусыці ляжалі нерухома і толькі пасъвісталі і прычмоквалі, як маторы маленъкіх караблёў. І вось сёньня, на пяты дзень, я выйшаў у съвет, у лес, нарэшце, у дождж! Як добра хадзіць з бадуна пад дажджком! Пабачыў кісельнае неба, цягнік, пачуў голас каханай.

І гэтае «га» гучала ўсё цішэй і цішэй – яно сыходзіла рэхам і рэзала паветр на тэлефонныя правады.

Рагаты тралейбус прагуў, і зноў пачуўся голас: «Чым ты жывеш? Мастацтвам? Каханьнем? Чым ты жывеш? – рытaryчнае пытанье, і раптам адказ: Ты не жывеш – ты плаваеш у акіяне дэпрэсіі. Але яна разбурае твой розум і пачуцьці. Ты згубіў натхненіе, як той чырвоны балонік згубіў верш. Ты – расыціснуты, малацікавы і няздарны чалавек».

Голас зынік, а разам з ім і трамвай. На падыходзе быў дом; мая будка, дзе сярод дурных дразафілаў, злосных павукоў і нерамантычных тара-

каноў прытулілася паштоўка з краявідам Танзаніі і простымі, чыстымі словамі: «Прывітаньне з прыгожай Аўстрый. Гэта – Наталья з Менску, можа памятаеш? Віншую цябе з Днём Нараджэння! Жадаю табе ўсяго самага лепшага, творчага посьпеху, натхненія, і адшукаць (калі яшчэ не адшукаў) ту ю самую прыгожую і непаўторную! Калі будзе час і жаданьне, піши, тэлефануй. Усяго найлепшага!».

2005

## МАРЦЫПАНАВЫЯ ШАКАЛАДКІ

Бегемоцкі. Чорныя і валасатыя, як шчоткі (можа і як маманты – але хто іх бачыў?). Бегемоцкі былі цацачнымі і аздаблялі стол, зроблены з жаўтаватага шкла. Тут жа ліхтар высьвечваў твар чалавека, які сядзеў з вялікім гліняным кубкам і цыгарэтай. Дымок, што выпаўзаў праз блакілыя вусны, утвараў аблачынкі і няроўныя кольцы. У гэтых штучных утварэннях і патаналі контуры мэблі.

Чалавек пашкрабаў няголеную шчаку, і чорныя валаскі на ёй, магло падацца, загайдаліся (нібыта мікраскапічныя антэны). Гэта пабачыла вока свойскага белага пацука, які якраз швэндаўся па плячы гаспадара.

– М-так, – сказаў чалавек самому сабе. – М-так... Так-так... Сёньня серада, і мне павінны заплаціць за ту ю партыю кніжак. Кіркегор. Як я люблю Кіркегора!.. Асабліва калі яго купляюць...

Чалавек глынуў з кубка вадкасці. Прыцмокнуў ад задавальненія, бо там было чыстае шатландскае віскі, якое аздаблялася пайпразрысцым кубікам ільду. Гэтакім мініяцюрным айсбергам... Потым чалавек ззвізіў вочы, пад імі трэнулі мяхі, што гэтак нагадвала фактуру жывапіснага палатна. Мяхі высьвецілі невядомыя іерогліфы. Чалавек зноў зацягнуўся цыгарэтай і паўтарыў уголос:

– М-так... Так-так... Зрэшты, грошы мне ўсё роўна прынясуць. Кнігі таго беларускага ідыёта пачалі прадавацца... Трэба абавязкова заключыць з ім контракт на аўтарскія права. Бо глядзіш – і скрадуць талент проста з-пад носу.

Чалавек затушыў цыгарэту ў кубку:

– Хрэна! Ня скрадуць!

У гэты момант нехта пагрукаў у дзіверы. Чалавек спалохана азірнуўся (быццам шкадлівы хлопчык, які скраў цукерку), хуценька паспрабаваў праглынуць віскі разам з «бычком». Гэта, зрэшты, у яго амаль атрымалася. Ён папярхнуўся, адкашляўся, сплюнуў і прайшоў да дзівярэй.

На парозе стаяла чарговая ахвяра. Шэры ценъ гэтага съвету. Ён расплываўся малазразумелай плямай, мажліва, нават і ўсьміхаўся, мажліва, нават і паліў цыгару. Але гэта было неістотна. Кніжныя крамы чакала новая партыя марцыпанавых шакаладак і рулон туалетнай паперы з творам... Зрэшты, якая розыніца? Самае галоўнае, каб твор быў выдрукаваны на мяккай белай паперы, каб па скуры не ішло раздражненіе і не заставалася кляксай... І тады ўсё цудоўна.

2006

## ЗАЧАРАВАНЫЯ БЛАНДЗІНКІ

Вечер шкрабеца ў посудзе. Рэкі бурбуляцца прасамі. Вакол нас –

самалёты. Гэткія маленкія аэрапланы. Нашыя планы – на лапавых пальцах. На далонях – зігзагі кратаў. На вуснах – ліпавы мёд.

Рукі сьвецяца неонам. А вулей – быщам папона. А пад ёй... поні.

Рукі працягваюць белую цукровую цаглінку. Зачараваную бландзінку.

2002

## ФАРАОН У ЗААПАРКУ

Мы сядзелі па кутах кватэры на кукішках. Кілішкамі. У капялюшыках з залатымі фішкамі. Як мудрацы, маўчалі і думалі. Дуньдзелі патрошку. Сузіралі. Сонца люстроне. І раптам зрэдку ўскоквалі, хадзілі, спрабавалі крычаць, але не маглі. Галюцынацыя клалася на мазгі. Дзень перапаўзаў па кватэры съветлым напільнікам і запальваў пыл клубкамі. Глюкозай качалася моль. На паперах крычала пазіі соль. На падваконьні ляжаў пасінелы сантэхнік і дробна ікаў. З піялы мы пасыпалі яго расыцертай крэйдай. Белай і шэрай. Бура-малінавай. Ягоны лоб перасякалі маленкія калдобіны. Быщам пячаткі брытвы. Адно вока выкацілася і чырванела семафорам. У некаторай ступені мухаморам. Нос уражваў сваёй крывізной і ёмістасцю барвовага. Хтосьці шпацыраваў па бору. Вусны здаваліся кустамі перакаці-поле, яны ўвесы час торгаліся і натапырваліся. Пупкі твару. Шыя зьдзіўляла сваім кадыком, які вытыркаўся паплаўком. З камбіnezону тырчэла каламутнае рыльца бутэлькі. Падобнае да патыліцы. Наогул перад намі быў нават не сантэхнік, а нейкая дзіўная рыбіна. Біна Ры. Дзікая рабіна. Мы прызывычайліся ўжо да дзіўнаватых пераутварэнняў новага жыхара нашага дома і таму моцна не зьдзіўляліся. Хутчэй прыглядаліся і напружана думалі аб асаблівасцях чалавечай прыроды.

– Ён хутка трапіць у летаргічны стан. Гэта заўсёды адбываецца з людзьмі, якія вядуць няправільны лад жыцця, – сказаў Фараон і змоўк.

З увагнута-выгнутай якарнай жырандолі на нашыя сінія летаргічныя пальцы асядалі пёркі. Празрыстыя белыя роздумы. Шыпеў вецер.

## ХАТНІЯ ПАПУГАІ

У каханыні няма межаў. Жменя жукоў. Мех жанру. У гэтай прасторы адсутнічае садамазахізм. Тут прысутнічае рамантычны ідывітызм. Сад і дом Фрэйда адпачываюць. Лінчаванье ў колах дазволенасці. Краіна з двух чалавек – клетка для хатніх папугаяў. У рамцы пад шклом сядзеў вясёлы дантыст і выкалупваў свае гнілія зубы...

## ЖАЛУДЫ

Лямпачка надта вялікая для гэтага пакою. Здаецца, яна прыпякае скуру. Быщам у горле – сакура. Нямытыя валасы ўжо накшталт пакульля. Але так невыносна цесна. І мала паветра. Духата. Дурная хата. У трывлён-трывлённы раз прыціскаюся да шчылінкі і спрабую пабачыць нешта. Нешта накшталт галінкі. Краіну, дзе жывуць усякія дзіўныя істоты. Але там пакуль цёмна і ціха. ЁН яшчэ не прыйшоў. Шурпатыя дошкі як працяг цела. Пускаю дубовыя карані. Адчуваючы кокана. Жаданыне яго раскалоць – няздзейсненая мара. Хоць хутчэй як невы-

лечная хвароба... На склізкім целе – турэмная роба. На нагах – сімфонія царэўны.

– Ратуйце... Ратуйце... Ратуйце... Ратуйце птушак, якія паміраюць ад нафты... Іх пёркі асыпаюцца жалудамі...

## ГРЫМАСЫ

### *П'янай казка*

Меч – штопарны, тупы, які не забівае.

Морда – гумовая, непрайдападобная. Я – шаленец псіхапрыдуркаваты, сяджу на звар’яцелай канапе і пішу чарговую бязглувъдзіцу. Мне дрэнна. (Ну-ну.) Але я керпаю опус.

Брыдка. У мяне «накіпела» да самага скону.

Такі ж ненармальны, як і я, крыткы напіша разгромны опус з нагоды... Ці без? Няхай піша. А я сяджу на звар’яцелай канапе і катую цябе, дарагі чытач. Ці ты не дарагі? Даўно пащараваны, стомлены, ледзь жывы? Тады шкада, але ўсё ж, спадзяюся, ты вытрымаеш мае душэўныя выліваньні і пляваньні да скан... скананьня. IX. Хворай. Скалечанай.

Я грэшны... Я грэшны... Я грэшны... Як улагодзіць грахі? Божа, даруй! Дапамажы! Я дапішу гэты... Гэты летапіс. С. С. І калі апошнюю старонку гэтай працы перагорне хоць адна рука выпадковага чытача – я буду рады. Дасягнуў усё ж свайго. Таму распачнем. Стаяла ў адным (ці некалькіх?) балоце скрыўленая лазня. І жыў у ёй лазеншчык Карней Бессьмяротны – заўзяты махляр і прафесар батанікі. Жыў ён – не сумаваў. Парыўся штодня ў сваёй прагнілай да дзірак лазні і жаваў нязжоўнага індыка. Піў па сацыялістычных сьвятах вялікі кубак гарэлкі, закусваў маленькай жабкай і зяпаў песнью пра цара-бацьку. А зредчас да яго ў госьці заходзіў лясун. Убогі балотны старэча. Які прыносіў з сабой бочку чырвонага віна... І «гудзелі» яны тады да самай раніцы!.. Хм. І вось, зредку забягала да іх звар’яцелая бабулька-пабягушка па мянушцы Югася, прыносіла яна з сабой чоп з брагай. І тады аблівалі яны адно аднаго гэтай самай брагай паслья съпякотнай парыльні. Ды аднойчы, каўтнуўшы з гора, да іх завітаў Я. Я – бармалей з чацьвёртага паверху па мянушцы Джон. І аб’явіўся тады ў лазні грузавік піва. Зыдзіраючы зубамі накрыўкі з бутэлек, мы абвясцілі съмерць цвярозасці. У той момант і здарыўся патоп, сябры. Ці сябра? Патанулі ўсе, акрамя духу съвятога.

1995

## НЕРПЫ

У гарадах тысячи таямніцаў. Яны ляжаць на дахах і закручваюць у сьпіралі свае вусы. Кожны абавязаны выштурхнуць у трэх гадзініны ночы рукі з акна, а ты кінь прамяні пражэктараў на гэтае жывое мора. Падсветлены горад – дорыщь шмат пладоў. Феерычныя думкі – сапраўдны карабель. Бяльмо. Кожную ноч нехта адплывае ў нябыт. Побыт у цукровых крыгах. Рыпаюць нерпы і моршчаць нос.

2002

## НАЧНОЕ

усё роўна я цябе згва-а-алчу  
 згва-а-алчу... згва-а-алчу...  
 не зьбяжыш-ш-ш...  
 злаўлю мышанё (матыля)\*  
 цішыня парвеца на шкамуты  
 ты і я – шыкоўны дуэт  
 ламаю шкарлупу  
 выцягваю мышанё (матыля)...

*15 траўня 2006  
 Берлін, Ванзэе*

\*Варыянт чытаньня верша, калі мышанё замянілеца на матыля.

## ПАДАРОЖНЫЙ ЎРАЖАНЬНІ

галава Карла Маркса аздабляе цэнтр Кемніца  
 дамы з мёртвымі вокнамі –  
 іхня дзееці сышлі на заход  
 вечер гуляе ў змрочнай адзіноце  
 як паслья вайны...  
 пралетары! аб'ядналіся і сышлі  
 у бок съветлай буржуазнай будучыні  
 пахмурныя таксісты ня ведаюць  
 што і каго перавозіць  
 хіба што съмецьце  
 хіба што акасыцяnelыя думкі  
 хіба што лозунгі Карла Маркса  
 і толькі вясёлыя мастакі  
 і толькі вясёлыя паэты  
 скаваліся ў былых бомбасховішчах  
 і п'юць піва і п'юць ром  
 пішуць творы  
 ажыўляюць мясцовы краявід  
 рэанімуюць згаслае сонца

*Нямеччына  
 22 траўня 2006*

## МОВА ТУБЫЛЬЦАЎ

Сёньня ў краме ты мне пасьміхнулася.  
 Гэта быў сігнал.  
 Я мусіў дзейнічаць. Але я прайшоў.  
 Сыцінуй зубы. Спыніў сэрца.  
 Заплюшчыў вочы. Я прайшоў.  
 «Вучы мовы, ідыёт!» – крычаў я сам-насам.  
 И гэты крык біўся ў агоніі ненароджаных дзяцей,  
 няспраўджаных надзеяй,  
 асьвятляюць промнямі вечаровага сонца.  
 Але было выйсьце! Было!  
 Расплюшчыўшы вочы –

валодаеш мовай кахраньня!  
 Нярвовы, я кідаўся ў кветкі і  
 засынаў пад іх пах.  
 Уначы гучаў мой перадсъмяротны храп.  
 Са съценаў будынкаў асыпаўся вершаваны прах...

4 траўня 2006  
 Берлін, Ванзэе

## ТРАВЕНЬСКІЯ СЪНЯЖЫНКІ

Прытуліца няголенай шчакой да тваёй шаўковай скуры. Нібыта пасыці салодкай сакуры. Сасьпельня пацалаваць аранжыкі. Наталіць на хвіліну смагу, а потым зноўку піць... Піць подых і шэпт тваіх вуснаў! Перакочваць залатое сонца ў гэтых залах! Коўзацца паміж краінамі і гарадамі! І знаходзіць азёры, каб весыці на пляжах пошук адбіткаў тваіх ног! Бачу, як над Берлінам, над ягонымі шпілямі, сярод балонаў і дырыжабляў, паляцеў матылёнк! Гэта – маё прывітанье, якое зьнікне, быццам сънняжынка на няголенай шчацэ...

3 траўня 2006  
 Берлін, Ванзэе

\* \* \*

Возера памерам з талерку  
 разыліўное – на майм стале  
 чырвонае возера!  
 п'янае возера!  
 з рыбінымі трупікамі ля берагоў  
 з шклянымі качкамі каля бурбалак  
 быццам і ня возера тут  
 а перакуленае неба, якое  
 праходзіць праз мае вочы  
 праз маё цела  
 запаўняе яго крывёй  
 выносіць мае думкі з балкона  
 далёка-далёка  
 туды  
 дзе сярод верхавінаў дрэваў  
 шоргаюць аблокі  
 лётае рэха

15 траўня 2006  
 Берлін, Ванзэе

\* \* \*

калі я тут расшпільваю рот  
 не камбалы не вераб'я не карабля  
 свой рот з зубамі ўпрыгожанымі карыесам  
 узынікае дзіўная зъява  
 Ein Unfall ist passiert!

нібыта паранены кашалот паядае торт  
 нібыта пляскач пячаткай па пашпарце  
 не дапаможа шыкоўны сурдут альбо каралеўская сафа  
 тут лямантуй колькі хочаш: «SOS!»  
 заява: Ein Unfall ist passiert!  
 перамагае ўсё на съвеце  
 з цябе атрымліваецца беларускі сыр  
 у напрамку якога сытыя суркі бягучь на шпацыр  
 марачы нарабіць тут вялікіх дзірак  
 хутчэй! хутчэй! у рот запіхваю корак!  
 караваны суркоў хапаю рукамі!

*3 траўня 2006  
 Берлін, Ванзэе*

\* \* \*

циха падкрадаюцца сябры ў масках  
 ды ашчыляеца злосная самка

ну ня пішацца пра Бацькаўшчыну  
 ня пішацца пра сінявокую Беларусь  
 чорныя думкі адно наведваюць  
 праз разважаныні  
 нават на адлегласці таталітарнага караваю  
 нешта ня тое з родным горадам Менскам  
 нешта змрочнае Нешта нядобрае  
 сумна  
 ціха падкрадаюцца сябры ў масках  
 ды ашчыляеца злосная самка

*23 траўня 2006  
 Берлін, Ванзэе*

\* \* \*

дрэвы аплятаюць і адлятаюць каранямі ў неба  
 пачуцьці скручваюцца і ў выніку атрымліваецца  
 неблагі краявід  
 не зьвяртаючы ўвагі на моўныя акалічнасці  
 я падыходжу і целую тваю руку  
 у тваіх вачах я чытаю страх і непаразуменіне  
 чытаю бурштын

*2006  
 Нямеччына*

## ТОЛЬКІ ТЫ!

я знаходжу цябе  
 у адбітках люстэркаў  
 чырвонае сіятло ўспыхвае  
 і асьвятляе  
 твае трампліны і масты  
 пазіраю праз шкло ліхтароў

рухаюся вакол  
нібыта павук  
траекторы і вектары  
квадраты і паралелепіпеды  
ты – нібыта канструктар  
я складваю шарыкі і кубікі  
рушу сярод гэтай мазаікі  
спатыкаюся аб контуры  
твайго цела  
плёскаю атрамант  
на паперу і неба  
шукаю тваё заканчэнне  
і знаходжу прамень месяца  
ён зынікае і зъяўляецца  
у выглядзе феерверку  
мы таньчым нешта гішпанскага  
сярод пражэктараў

*10 чэрвеня 2006*

*Менск*

## РЫМСКІЯ СТАДЫЁНЫ

Я абыходжу гэтага чалавека па шпалах  
спыняюся на семафорах  
углідуваюся ў ягоныя пшанічныя бровы  
шкляныя вагонныя вочы, нос...  
прыступкамі мармуровымі нос  
падбародзе  
цаглінавае падбародзе  
чырвоная з балотнымі кветкамі шыя...  
кадык як выспа на возеры кумыс  
гэтае квадратнае тулава-батон  
якое ўпрыгожвае гальштук-пітон  
рукі... якія вялікія камбайнёрскія рукі!  
Якая ўпэўненасць  
ва ўсёй гэтай постаці!  
падножжа якой бетануецца  
ботамі  
чорнымі лакіраванымі караваямі  
Але самае дзіўнае  
і жоўтае  
і пяшчотнае  
і сернае  
і мёднае  
і пухнатае  
з чорнымі калматымі вейкамі  
**ВУХА!**  
Туды залятае пчала!  
Туды запаўзае прусак!  
Туды заплываюць параходы!  
Туды бягуць спрынтэры!  
Гэта – рымскі стадыён  
для  
аматараў  
старажытнасці

\* \* \*

Мая перакладчыца на нямецкую  
 ды любую тарабарскую –  
 гэта тлумачальніца аблокаў  
 гэта горная вандроўніца  
 ды нястомная чарапуніца  
 якая варожыць над старадаўнімі  
 скруткамі і рукапісамі  
 мая перакладчыца – гэта  
 летуценьніца і казачніца

чэрвень 2006,  
 Берлін

\* \* \*

падыходжу да люстэрка  
 зъдзіраю з твару скурү  
 зморшчыны і валасы  
 выкалупваю бляклыя очы  
 выцягваю жоўтыя і чорныя зубы  
 адкручваю пальцы  
 прыгажосць!  
 бяру новы твар  
 новыя часткі цела  
 чистую паперу  
 пішу нанова  
 новае каханье  
 новае жыццё  
 дом  
 дрэва  
 абгарэлае лісьце

7 ліпеня 2006

## ГЕМАТОМА ГАЛАВЫ

Мая левая нага была вялікая і жоўтая з падазронымі чырвонымі фурункуламі. Таму я вельмі ганарыўся гэтай часткай свайго цела. Зазвычай я не апранаў нагавіцаў, а насіў чырвоныя трусы! Выглядаў я вельмі модна! Свяціўся як съветлафор.

## ГЕМАТОМА ГАЛАВЫ № 2

Я гляджу на цябе па тэлевізіі. Ты сталееш, мой дык(та)тар. Твая галаўа аздобленая зморшчынамі ды пухлінамі. Я таксама сталею, пухну ды жаўцею. Мы выглядаєм як перасьпелыя агуркі. Абодва хутка будзем маразматычнымі чарапахамі. Сівыя валасы ападаюць як лісьце. Мы памрэм разам. НІХТО НЯ ВЫРАТУЕ.

